

**ШЛЮБ І ШЛЮБНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСІ
у 60-х г. 19 ст. – 1914 г.**

У гістарычным працэсе ўзнаўлення насельніцтва, якое залежыць ад многіх сацыяльна-еканамічных, юрыдычных, рэлігійных, этнакультурных і іншых фактараў, важная роля належыць сям’і і шлюбу. Узровень ахопу насельніцтва шлюбам, колькасць у ім жанчынаў рэпрадукцыйнага* перыяду, узрост уступлення ў першы шлюб, аўдавенне, разводы, паўторныя шлюбы – усё гэта непасрэдным чынам уздзеянічае на ўзровень нараджальнасці. Апошняя, у сваю чаргу, упłyвае на смяротнасць і ў выніку – на ўзнаўленне насельніцтва ў цэлым. Інстытут сям’і і шлюбу складваўся на працягу многіх стагоддзяў, таму да 19 ст. дайшлі трывалыя дэмографічныя паводзіны ўсіх слаёў насельніцтва, якія сфармаваліся пад уздзеяннем эканамічнага ўкладу і рэлігійна-прававых норм феадальнага грамадства.

У эпоху феадалізму з яго натуральнаі гаспадаркай ролі сям’і была выключнай. Нармальная функцыянуванне феадальнай дзяржавы становілася магчымым толькі пры ўмове трываласці гэтай галоўнай клетачкі грамадскага арганізму. Таму дзяржаўная палітыка была накіраваная на тое, “каб па магчымасці замацаваць сям’ю, зрабіць яе аснову непахіснай, захаваць яе ад усялякіх перамен, паставіць у незалежнае ад асобы становішча і, наадварот, асобу цалкам падначаліць сямейнаму пачатку”, забяспечыць перш за ўсё “адзінства і не раздрабляемасць сямейнай маёmacці і з гэтай мэтай усяляк умацоўваць аўтарытэт галавы сям’і”¹.

На дапамогу дзяржаве прыйшла хрысціянская царква, якая трymала шлюб-на-сямейныя адносіны ў рамках рэлігійнай маралі, рэгламентавала ўвесь сямейны і грамадскі лад жыцця. У выніку быў выпрацаваны трывалы комплекс дэмографічных паводзінаў, які ўспрымаўся наступным пакаленнем па традыцыі, без якога-небудзь аспрэчвання, асэнсавання і спробы ўвесці змены. “Такія прынцыпы, як індывидуалізм, свабода асобы і яе права на інтymнае, незалежнае ад грамадства жыццё, – на думку Б.Міронава, – не пранікалі ў вёску, а тым больш у сямейныя адносіны. Публічнасць усіх міжасобовых адносінаў на вёсцы мела вынікам падпарадкованасць асобы строгім, выразным, безальтернатыўным нормам паводзінаў”². Дзеці глядзелі на навакольнае жыццё тымі ж вачыма, што іх дзяды і прадзеды. Галоўным носьбітам традыцыйнасці было сялянства.

Для аграрнага грамадства характэрным у дэмографічнай сферы была адсутнасць свабоды выбару. Векавыя звычай і традыцыі, рэлігійныя, маральна-этыч-

* У дэмографіі рэпрадукцыйным узростам у жанчын лічыцца перыяд ад 15 да 49 гадоў.

¹ Вольфсон С.Я. Сям’я і шлюб у іх гістарычным развіцці. Менск, 1937. С. 108.

² Миронов Б.Н. Традиционное демографическое поведение крестьян в XIX – начале XX в. // Брачность, рождаемость, смертность в России и СССР. Минск. 1977. С. 84.

ныя нормы з невялікай розніцай сярод розных саслоўяў і канфесій, цалкам валодалі свядомасцю ўсіх славутых грамадства. “Усялякае парушэнне норм каралася дзікімі, варварскімі метадамі, ды і самі нормы былі часта дзікімі і варварскімі. У кіраванні дэмографічнымі паводзінамі быў вельмі моцны элемент прымусу, наслідка, “знешняга ўціску” – слушна сцвярджай дэмограф А.Вішневскі³.

Адной з праяваў такога ўціску ў прыгонніцкай Рэсеі было ўмяшанне памешчыкаў у асабістое жыццё сваіх падданых. Існаваў закон, згодна якому селянін без дазволу пана не меў права ўступіць у шлюб⁴. Прымус існаваў і з боку бацькоў. На вёсцы не было прынята доўга “заставацца ў дзеўках”. Як толькі дзееці падыходзілі да шлюбавага ўзросту, пачыналася сватаўство. Жаданне мець дадатковыя рабочыя рукі, што вельмі важна было ў сельскай гаспадарцы, “камбінацыі”, звязаныя з нерухомасцю, зямлёй, пасагам, былі значнай рухаючай сілай пры стварэнні сям'і. Адам Кіркор адзначаў: “Шлюбы па каханнію паміж сялянамі даволі рэдкія. У большасці выпадкаў бацькі паміж сабой складаюць праекты жаніцьбы сваіх дзяцей. Пры гэтым амаль заўсёды разлік адыгрывае важную ролю. Зразумела, што ёсць выключчні. Бываюць выпадкі, калі малады хлопец, закахаўшыся ў дзяўчыну, хоць і бедную, але прыгожую і цнатлівую, неахвотна падпірадкоўвае ўеща волі бацькоў”⁵.

Тыя ж матывы захаваліся і пасля адмены прыгону, таму што аграрны стан народнай гаспадаркі працягваў пераважаць. Большая частка насельніцтва праживала ў сельскай мясцовасці. На працягу ўсяго разглядаемага часу ўдзельная вага гарадскога насельніцтва Беларусі заставалася прыкладна на ўзроўні 10–12%⁶. Таму асноўныя дэмографічныя тэндэнцыі вызначала менавіта сельскае насельніцтва. Вёска і пасля 1861 г. працягвала жыць па законах звычавага права, традыцыі сваіх бацькоў і дзядоў.

Тым не менш развіццё капиталістычных адносін унесла пэўныя змены і ў дэмографічную сферу. Сялянства атрымала асабістую свабоду, адной з праяваў якой было свабоднае ўступленне ў шлюб. Умяшанне памешчыка ў гэтую далікатную справу адышло ў гісторыю⁷. Цяпер толькі асабістыя сімпатыі маладых людзей, іх эканамічнае становішча, а таксама воля бацькоў у той ці іншай ступені маглі быць рашающим фактарам пры заключэнні шлюбу. Пры гэтым можна ка札ць, што значніне гэтых фактараў на працягу другой паловы 19 ст. зазнала пэўныя змены. Але партрыярхальнасць шлюбных адносінай яшчэ доўга панавала ў

³ Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и общество. Москва, 1982. С.181.

⁴ Свод законов Российской империи. Санкт-Петербург, 1876. Т. IX. Кн. 1. Гл. VII. Разд. IV, № 1038.

⁵ Кіркор А. Этнографические взгляды на Виленскую губернию // Этнографический сборник. Вып. III. Санкт-Петербург, 1858. С. 143.

⁶ Статистический временник Российской империи. Серия 1. Вып. 1. Санкт-Петербург, 1866. Вып. 1. С. 8-9, 12-13, 16-19; Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Санкт-Петербург, 1903. Вып. IV-V. Тетр. 3; Вып. XI, XXII, XXIII. С. 2; Статистический ежегодник России. 1914. Петроград, 1915. Отд. 1. С. 33-36, 39.

⁷ Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). 2 собр. Т. XXXVI. № 36657.

беларускай вёсцы. У 70-я гады 19 ст. карэспандэнт так пісаў пра становішча ў Менскай губ.: “Шлюб у беларусаў <...> у большасці выпадкаў ладзіца бацькамі жаніхам і нявесты, а на тое, ці да спадобы прыходзяцца яны адзін аднаму, мала звяртаюць увагі. “Як бацька захоча”, – гавораць звычайна жаніх і нявеста”⁸.

Развіццё рыначных адносін, рост адыходніцтва, пашырэнне неземляробчых заняткаў насельніцтва вялі да страты сям’ёй многіх эканамічных функцый. Яна стала больш дэмакратычнай. Выбар спадарожніка жыцця перастаў залежаць ад волі бацькоў. Напрыканцы 19 – пач. 20 ст. гэта назіралася нават у аддаленых кутках Палесся. Так, на пачатку 20 ст. Е.Э. Сно заўважыў, што “ў беларусаў няма звычаю жаніць дзяцей супраць іх волі. Наадварот, бацькі, калі да іх прыходзяць сватаць дачку, заўсёды пытаюцца яе згоды, таму што гэта “яе век”. Таму беларуская нявеста, выходзячы замуж, далёка не так гаруе і плача, як вялікарусская дзяўчына. Вясельныя песні беларусаў значна весялейшыя за вялікарускія”⁹.

Эканамічная неабходнасць прымушала сялян да ранніх шлюбаў і парэформенны час. Толькі сямейныя мелі права на зямельны надзел. З пункту гледжання селяніна, шлюб быў адной з галоўных умоваў росту яго матэрыяльнага становішча і грамадской значнасці. Нежанаты хлопец сур’ёзна на вёсцы не ўспрымаўся. Ён не меў права голасу ў сям’і і на сялянскім сходзе, адчуваў сябе абмежаваным у правах і нават непаўнавартасным. Сяляне лічылі, што не жэніцца толькі асобы з маральнымі і фізічнымі недахопамі, дрэннага роду або са збяднелых сем’яў і г.д.

Тымі ж эканамічнымі і маральнага-прававымі меркаваннямі кіраваліся і маладыя сялянскія дзяўчыны. Без сям’і іх чакала цяжкая доля. Примаўкі, накшталт той, што жыццё без мужа – паганая лужа, відаць, трапна адлюстроўвалі светаадчуванне сялянкі, якая не хацела заставацца ў дзявоцтве і часта згаджалася на любую “партыю”. Важным было і тое, што нармальная функцыянаванне сялянскай гаспадаркі з яе полаўзроставым падзелам працы было немагчымым без мужчынскіх і жаночых рук. Усе гэтыя прычыны і абудовілі тое, што ў вёсцы шлюбы заключаліся ў даволі раннім узросце. Само жыццё селяніна патрабавала гэтага.

Іншыя адносіны існавалі ў горадзе. Сюды заўсёды быў накіраваны паток лішняга сельскага насельніцтва. Сярод “імігрантаў” пераважную большасць складалі мужчыны. Паводле перапісу 1897 г., сярод гараджан пяці заходніх губерняў доля мужчын у самым працаздольным узросце 20–29 гадоў складала 27,7%, тады як на вёсцы – толькі 15,3%, жанчынаў – адпаведна 18,6% і 16,3%¹⁰. У буйнейшых гарадах гэта ўзроставая група сярод жанчын з’яўлялася яшчэ больш значнай. Наяўнасць сям’і часта становілася перашкодай для працаўладкавання абодвух палоў. Таму эканамічныя стымулы ранніх шлюбаў у значнай ступені адыходзілі на другі план, заставаліся толькі традыцыйныя маральная-прававыя нормы дэмаграфічных паводзінаў, якія ва ўмовах горада таксама перажывалі пэўныя змяненні. Мышчанскае, у

⁸ Белорусы. Этнографический очерк // Природа и люди. 1878. № 3. С. 22.

⁹ Сно Е.Э. В болотах Полесья. Белорусы. Санкт-Петербург, 1904. С. 14.

¹⁰ Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Санкт-Петербург, 1903.

большасці сваёй жыдоўскае, насељніцтва беларускіх гарадоў прытымлівалася этнакультурных традыцый сваёй веры, дзе шлюбна-сямейным адносінам надавала-ся вялікая ўвага, а ўзрост уступлення ў першы шлюб быў невысокім.

Больш дакладна на многія пытанні, што датычаць шлюбнасці, могуць адказаць метрычныя дадзенія. Як было сказана вышэй, шлюбнасць цікавіць нас толькі з боку яе ўздзеяння на працэс ўзнаўлення насељніцтва, таму найбольш важным для нас паказыкам будзе ўзрост уступлення ў першы шлюб менавіта жанчын, бо ён дазваляе вызначыць працягласць рэпрадукцыйнага перыяду, ад якога залежыць узровень нараджальнасці. Вядома, што фактычны шлюбны ўзрост, за рэдкім выключэннем, знаходзіцца ў рамках юрыдычна ўстаноўленага ў той ці іншай краіне. У Рэспубліцы Беларусь яго ніжня мяжа на працягу стагоддзяў мела тэндэнцыю да павышэння. У 1830 г. Мікалай I выдаў указ, згодна з якім жанчынам дазвалялася вянчанца з 16, а мужчынам – з 18 гадоў. Былая агульная ніжэйшая мяжа (13 гадоў для жанчынай і 15 гадоў для мужчынай) была пакінутая толькі для Каўказа. Акрамя таго, афіцэрам дазвалялася жаніцца толькі з 23 гадоў¹¹.

Палітыка царскага ўраду ў дэмографічнай сферы насыла ярка выражаны русіфікаторскія характар. Калі пры заключэнні шлюбу адзін з маладых быў рускім або праваслаўным, то вянчанне абавязкова праводзілася па праваслаўнаму абраду і дзеці таксама запісываліся праваслаўнымі¹². У міжканфесійных шлюбах, калі муж і жонка не былі праваслаўнымі, то дзеці прымалі веравызнанне па дамоўленасці паміж бацькамі. Такога рода шлюбы мелі месца ў Беларусі пераважна сярод прадстаўнікоў хрысціянскіх канфесій, у асноўным праваслаўных з каталікамі. Шлюбы хрысціян з нехрысціянамі (іудзеямі, магаметанамі) былі вельмі рэдкімі. Так, па звестках за 1859 – 1865 г. у Менскай губ. з усіх шлюбах толькі 5,6% прыпадае на шлюбы праваслаўных з асобамі іншых хрысціянскіх веравызнанняў (каталікамі, пратэстантамі, стараверамі), у Магілёўскай – 1,4%. У 1864 г. у беларускіх паветах Віленскай губ. такія шлюбы складалі 8,8%, Віцебскай – 0,08%, Гарадзенскай – 4,1%. За тыя ж гады паміж асобамі розных “іншаверных” веравызнанняў (усе акрамя праваслаўных) было заключана толькі 238 з 173 478 шлюбах або 0,1 %¹³.

Напачатку 20 ст. адбылася некаторая “дэмакратызацыя” заключэння міжканфесійных шлюбах. Іншае веравызнанне перастала быць непераадольнай перашкодай пры стварэнні сям’і. У вялікай ступені рэлігійныя перагародкі паміж праваслаўнымі і каталікамі парушыліся пасля прыняцця 17 красавіка 1905 г. “Іменного Высочайшаго Указа Правительствующему Сенату”, які атрымаў у гісторычнай літаратуры шырокую вядомасць пад назвай “Указа аб верацярпімасці”.

¹¹ Матерова М.В. Правовое регулирование снижения возраста вступления в брак // Советское государство и право. 1976. № 1. С. 125.

¹² Кавелин К. Очерк юридических отношений, вытекающих из семейного права. Санкт-Петербург, 1884. С. 18

¹³ Расейскі Дзяржаўны гісторычны архіў (РДГА). Ф. 1290, вол. 4, спр. 560, арк. 6, 8, 9, 24-26, 61, 62, 64, 65; спр. 566, арк. 9-12, 29, 30, 36, 37, 48, 49, 56, 57; спр. 567, арк. 17-19, 37-39, 57-59, 76, 77, 87-89, 108-110.

Як было сказана вышэй, з дэмографічных аспектаў шлюбнасці адной з важнейшых з'яўляеца ўзрост уступлення ў шлюб жанчын, бо ад гэтага залежала працягласць рэпрадукцыйнага перыяду, а значыць і інтэнсіўнасць нараджальнасці. У свой час І.Мечнікаў заўважыў, што чым вышэй узровень развіцця чалавека з антрапалагічнага і сацыяльнага боку, тым вышэй узрост уступлення ў шлюб, а мясцовасці з больш высокай культурай адрозніваюцца больш познім шлюбным узростам¹⁴.

У этнографічнай літаратуры другой паловы 19 ст. адзначалася, што на Беларусі жэняцца даволі рана, як толькі “дзяцюк пачне падрастаць, так ужо з 12 – 15 гадоў бацькі пачынаюць шукаць яму нявесту. Як толькі выйдуць гады, г.зн. дасягае хлопец шлюбнага ўзросту – засылаюць сватоў”¹⁵. Яшчэ ў большай ступені гэта адносілася да прадстаўніц жаночага полу. Прычыны ранніх шлюбах былі разгледжаныя вышэй. Больш дакладна гэты працэс можна прааналізаваць з дапамогай дэмографічнай статыстыкі.

У канцы 60-х г. 19 ст. у Еўропейскай Рasei прыкладна 57% нявест і каля 38% жаніхоў мелі ўзрост не больш за 20 гадоў. У пяці заходніх губернях назіралася іншая дэмографічнае становішча. Пры гэтым яно мела свае адрозненні сярод розных веравызнанняў, этнічных груп, жыхароў горада і вёскі. Уздельная вага жаніхоў да 20 гадоў складала 22,4%, нявестаў – 45,7%. Прывкладна такія ж суадносіны былі характэрныя і для сельскага насельніцтва – адпаведна 22% і 45,6%. У беларускіх гарадах ў гэты час каля паловы сем'яў ствараліся маладымі людзьмі да 20 гадоў. У такім узросце знаходзілася 30,4% жаніхоў і 52,0% нявест, у той час як у цэлым па Еўропейскай Рasei гэтыя паказчыкі складалі адпаведна 11,5 і 42,6%¹⁶.

Розніца можа тлумачыцца тым, што беларускія гарады ў 60-я г. 19 ст. у экана-мічных адносінах былі слаба развітымі, прымесловасць у іх знаходзілася на ўзроўні рамеснай вытворчасці. Фактычна адсутнічала іміграцыя насельніцтва з вёсак. Працэс узнаўлення гарадскога насельніцтва вызначаўся пераважна дэмографічнымі паводзінамі жыдоўскага этнасу, які цалкам быў сканцэнтраваны ў мястэчках і гарадах. У апошніх жыды складалі палову, а часам і падаўляючу большасць іх жыхароў. Таму шлюбна-сямейныя адносіны ў гарадах былі абумоўлены перш за ўсё трывалымі этнакультурнымі традыцыямі і ўдзейскай веры ў процілегласць вёсцы, дзе не апошнюю ролю ўсё яшчэ адыгрывалі экана-мічныя фактары. З усіх этнасаў Беларусі самы высокі працэнт стварэння сем’яў у маладым узросце адзначаўся ў канцы 60-х г. менавіта сярод жыдоў. У гэты час каля 50% мужчынаў і 64,7% жанчын і ўдзейскай веры пяці заходніх губерняў уступалі ў шлюб ва ўзросце да 20 гадоў¹⁷.

¹⁴ Мечников И.И. Сорок лет искания рационального мировоззрения. Москва, 1925. С. 34.

¹⁵ Статистический временник Российской империи. Сер. II, вып. 8. Санкт-Петербург, 1872. С. 406, 407, 412, 418, 419.

¹⁶ Тамсама. С. 406, 407, 412, 413, 418, 419.

¹⁷ Тамсама. С. 396, 397.

Узрост уступлення беларусаў у першы шлюб быў вышэйшим. Пра гэта сведчыць статыстычны матэрыял, які датычыць вясковага праваслаўнага і каталіцкага насельніцтва. Удзельная вага ранніх шлюбаў сярод праваслаўных мужчын у азначаны час складала 23,8%, сярод каталікаў – толькі каля 10%, у жанчын – адпаведна 46,0% і 39,7%¹⁸. Як бачым, доля ранніх шлюбаў сярод жанчын была даволі высокай, асабліва сярод праваслаўных.

З увядзеннем у 1874 г. усеагульнага вайсковага аваязку ўзрост уступлення ў шлюб мужчын значна павысіўся. Цяпер звычайна сталі жаніцца пасля службы ў войску, г.зн. пасля 24 гадоў. У сувязі з гэтым пасталепі і нявесты. З 1867 па 1874 г. доля ранніх шлюбаў (да 20 гадоў) сярод мужчын зменшылася: у гарадах – з 30,4 да 15%, у вёсках – з 22 да 18,5%, сярод праваслаўных з 23,9 да 22%. каталікоў – з 9,9 да 5,3%, іўдзеяў – з 49,7 да 25,5%. Удзельная вага нявест да 20 гадоў таксама зменшылася: у гарадах – з 52,0 да 42,8%, у вёсках – з 45,6 да 43,0%, сярод праваслаўных – з 46,0 да 43,6%, каталічак – з 39,7 да 39,4%, іўдзеяк – з 64,7 да 53,5%.

Табліца 1.

Удзельная вага ранніх шлюбаў (да 20 гадоў) у пяці заходніх губ. (у %)

Категория населен. пункта	1867		1874		1913	
	м	ж	м	ж	м	ж
Всё населен. пункты	23,9	46,0	15,4	22,8	13,1	31,3
У городах	23,9	46,0	15,4	22,8	13,1	31,3
У вёсках	23,9	46,0	15,4	22,8	13,1	31,3
Православная	23,9	46,0	22,8	28,9	16,9	29,2
Католики	9,9	39,7	5,3	39,4	5,1	37,6
Иудеи	49,7	64,7	25,5	53,5	5,1	15,7
У гарадах	30,7	52,0	15,9	42,6	4,7	21,8
У паселен. (за выездом)	22,9	46,1	16,5	23,2	14,3	31,4

Крыніцы: Статистический временник ... Серия II, вып.8, с. 378, 379, 388, 396, 412, 418; вып. 21. Санкт-Петербург, 1882. С. 82, 88, 94, 108, 114, 118; Статистика Российской империи. Т. 93. Петроград, 1916, С. 56-59, 62, 63, 70, 71, 88, 89.

Пачынаючы з гэтага часу паступова ішоў працэс “старэння” шлюбнага ўзросту. Прыйчым яго тэмпы ў горадзе і вёсцы, а таксама сярод розных канфесій істотна адрозніваліся. На працягу ўсяго разглядаемага перыяду найбольш рэзка адбылося павышэнне шлюбнага ўзросту жыдоўскіх жанчын. Доля маладых нявест упала з 64,7% у 1867 да 15,7% у 1913 г. Не меншы спад быў відавочным сярод мужчын – з 49,7 да 5,1%. Такія вялікія перамены ў матрыманійльных паводзінах цэлага народу (каля 13% насельніцтва Беларусі) можна растлумачыць эканамічнымі прычынамі. Вядомая рыса аседласці на працягу паўстагоддзя прывяла да адноснага перанасялення гарадоў. Беднасць, шматлікасць сем’яў, немагчымасць

¹⁸ Таксама. С. 378, 379, 388, 389.

мець асобнае жытло, цяжкасці з уладкаваннем на працу, рост фабрычнай вытворчасці прымушала мяшчан адкладваць шлюбы на больш позні тэрмін. Гэта прыводзіла да скарачэння рэпрадукцыйнага перыяду жанчын, што, у сваю чаргу, вяло да зніжэння ўзроўня нараджальнасці.

Дадзены працэс быў харктэрным і для беларускага этнасу, але разгортваўся ён больш павольна. Праўда, прымых звестак пра дэмографічныя працэсы ў этнічным разрэзе гістарычныя крыніцы не даюць. Але калі ўлічыць, што абсолютная большасць праваслаўных (80-85%) і каталікоў (65-70%) пяці заходніх губерняў былі беларусамі, то тэндэнцыі сярод гэтых веравызнанняў можна з поўным правам аднесці і да беларусаў.

Штогадовая фіксцыя заключаных шлюбаў і размеркаванне іх па ўзросту не даюць магчымасці вызначыць шлюбны стан насельніцтва на якую-небудзь дату. Гэта можна зрабіць толькі па матэрыялах перапісу 1897 г. А паколькі ўзроставая структура насельніцтва Еўрапейскай Рэспублікі, у тым ліку і Беларусі, на працягу другой паловы 19 ст. заставалася амаль нязменнай¹⁹, то лагічна было б шлюбную структуру 1897 г. аднесці да ўсяго разглядаемага перыяду.

Сярод усяго насельніцтва пяці заходніх губерняў удзельная вага асобаў, якія мелі сям'ю ва ўзросце ад 15 гадоў і вышэй, вагалася ў мужчын ад 55,8% у Віцебскай губ. да 62,9% у Магілёўскай, а ў жанчын -- ад 54,1% у Віцебскай губ. да 61,2% у Гарадзенскай. Як бачыл, колькасць тых, хто знаходзіўся ў шлюбе, узрастала з заходу на ўсход Беларусі толькі сярод мужчын. Гарадзенская губ. дала найбольшы паказчык сямейных жанчын як у паветах (62,5%), так і ў гарадах (54,2%).

Таблица 2.
Удзельная вага насельніцтва ва ўзросце 20-29 гадоў па перапісу 1897 г. (у %)

Узгорын	Усе насельніцтва				У гарадах		У паветах	
	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж
Гомельская	18,9	17,1	29,5	22,4	15,1	16,0		
Віцебская	17,1	16,9	25,3	18,9	15,1	15,5		
Гарадзенская	20,2	16,9	32,0	18,0	17,3	19,7		
Магілёўская	16,1	11,1	26,0	14,2	11,0	13,4		
Чарнігаўская	14,3	15,0	22,9	17,4	13,4	15,1		

Крыніца: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Вып. IV. Тетрадь 3. С. 12; Вып. V. Тетрадь 3. С. 14; Вып. XI. С. 32; Вып. XXII. С. 30; Вып. XXIII. С. 30.

Размеркаванне сямейных паводле ўзросту выяўляе адну важную заканамернасць: на ўзрост 30-39 гадоў прыпадае іх максімальная колькасць ва ўсіх гу-

¹⁹ Ган И.А. О ревизии // Экономист. 1861. Т. 4. С. 6-8; Общий свод по империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 г. Санкт-Петербург. 1905. Ч. I. С. 40-51.

берніх. У той жа час у гарадах і паветах Беларусі сярод абодвух полоў рэпрадукцыйнага перыяду значна пераважаў узрост 20-29 гадоў (табліца 2). У гарадах сярод мужчын ён даходзіў да 32%, у сельскай мясцовасці – быў амаль у два разы меншы. З табліцы таксама відаць, што розніца ўздельнай вагі сярод жанчын горада і вёскі ва ўзросце 20-29 гадоў складала не больш за 4%.

Пэўная неадпаведнасць паміж колькасцю насельніцтва ўзроставай групы 20-29 гадоў і яе месцам ва ўздельнай вазе шлюбнай структуры сведчыць пра тое, што ў гэтым узросце мелася значная колькасць асобаў, асабліва мужчынскага полу, якія па тых ці іншых прычынах яшчэ не стварылі сям'ю. На гэтую ўзроставую групу прыходзіцца і абсалютная колькасць халастых і незамужных. Затое ў групе 30-39 гадоў іх доля рэзка ўпала, як у горадзе, так і ва ўёсцы. Разам з тым, ўздельная вага сямейных асобаў абодвух полаў пачала зніжацца з узросту 40-49 гадоў. Гэта тлумачыцца пастаянным штогадовым ростам колькасці ўдоўаў і ўдаўцоў. Звыш 65% апошніх прыходзіцца на ўзроставую групу 60 і болей гадоў. Колькасць удоваў расла больш-менш роўна і да 60 гадоў дасягала 50% ад агульнай іх колькасці. Была розніца і ў абсалютных паказчыках. У сямейнай структуре грамадства ва ўзросце ад 15 гадоў удаўцы складалі 2-3% у горадзе і 5% у ёсці, тады як удоваў у гарадах пражывала 11-14%, а ва ўёсках – 10-11%. У пяці заходніх губернях перапісам зафіксавана 124,4 тыс. удоваў. Пры гэтым у гарадах колькасць апошніх амаль у чатыры разы была большай за колькасць ўдаўцоў. Адпаведна – 42,1 тыс. і 10,8 тыс. У паветах перавага ўдоваў над ўдаўкамі была толькі двайнай – 24,7 тыс. і 11,3 тыс.

Вядома, калі б не паўторныя шлюбы, колькасць удоваў і ўдаўцоў была б значна большай. Але ў гэтих адносінах абодва полу былі не ў адноўльковых умовах. Сярод паўторных шлюбаў доля ўдоваў, якія выходзілі замуж за халастых мужчынаў была ў тры разы меншай, чым доля шлюбаў ўдаўцоў з “дзевіцамі”. Пры гэтым частата апошніх шлюбаў на працягу другой паловы 19 ст. не мела значнай тэндэнцыі да зніжэння, тады як першыя скараціліся больш чым у 2 разы. Гэта было выкліканы, у першую чаргу, перавагай жаночага полу шлюбнага ўзросту, а таксама народнай традыцыяй, заснаванай на розных прыміхах. Не апошнюю ролю адыгрывала смяротнасць мужчын ад няшчасных выпадкаў на заводах, фабрыках, у войску і г.д., а таксама павышаная іх смяротнасць сярод усіх узростаў, што на працягу разглядаемага часу аbumовіла меншую працягласць жыцця ў мужчын. У выніку многія жанчыны назаўсёды заставаліся ўдовамі.

Ва ўсіх ўзроставых групах доля ўдоваў значна перавышала долю ўдаўцоў, а абсалютная іх большасць прыходзілася на 60 гадоў і болей (звыш 55%, а ва ўёсках да 62%). Можна меркаваць, што значная вага ўдоваў сяродняга ўзросту (30-39 і 40-49 гадоў) магла быць прыкметай новых матрыманіяльных паводзін жанчынаў, асабліва ва ўёсках, калі з ростам таварна-грашовых адносінаў, адарванасцю сялянай ад зямлі, сацыяльнай і прасторавай мабільнасцю розных пластоў грамадства, расла самастойнасць і незалежнасць жанчынаў, змяняліся традыцыйныя погляды

на шлюб, як на эканамічную неабходнасць і маральна-прававы абавязак. Але гэтая тэндэнцыя, відаць, толькі пачыналася і тычылася выключна гараджанак.

Таблица 3.
Доля ўдоваў і ўдаўчоў сярод розных узроставых груп на 1897 г. (у %).

Губернія	20-39				40-49				50-59				60+ Змены			
	М	Ж	У	Ж	М	Ж	У	Ж	М	Ж	У	Ж	М	Ж	У	Ж
Віленская	0,3	1,1	1,7	5,1	2,6	1,9	2,9	7,8	22,8	26,4	27,7	57,7				
Мінскія	0,3	1,2	1,7	4,0	2,1	1,3	2,0	11,3	29,0	27,0	27,1	57,1				
Гомельская	2,4	1,2	1,0	4,4	2,7	1,1	2,1	6,4	17,3	20,6	25,1					
Чаркаская	0,4	1,7	1,0	3,9	1,2	2,3	2,3	8,1	25,8	30,7	35,8					
Магілёўская	0,3	1,2	0,8	4,4	2,1	1,1	1,4	11,0	16,7	20,0	24,1					
Усіхадзенія	0,3	1,0	1,0	4,4	2,9	12,9	8,5	27,2	28,4	25,6						

Крыніца: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Вып. IV. Тетрадь 3. С. 12; Вып. V. Тетрадь 3. С. 14; Вып. XI. С. 32; Вып. XXII. С. 30; Вып. XXIII. С. 30.

Асноўная маса насельніцтва Беларусі знаходзілася ў шлюбе. Аналіз менавіта гэтага боку сямейнай структуры і асабліва ўзросту ўступлення ў шлюб, колькасці жанчын розных пакаленняў, якія заставаліся па-за шлюбам, а таксама ступені іх канчатковага безшлюбства будуць цікавіць нас, паколькі гэтыя паказчыкі непасрэдным чынам уздзеянічаюць на працягласьць рэпрадукцынага перыяду, а значыць на нараджальнасць і ўзнаўленне насельніцтва ў цэлым.

Ступень ахопу насельніцтва шлюбам была амаль усеагульная. Але пры гэтым нельга не звярнуць увагу на рэгіянальныя адрозненні. У канцы рэпрадукцынага перыяду (40-49 гадоў) ў Віленскай губ. па-за шлюбам заставалася 5,3%, а ў Віцебскай – 6,2% насельніцтва. Далей гэты практыкант зніжаўся ва ўжо вядомым нам накірунку з заходу на ўсход: у Гарадзенскай губ. – 3,6%, Менскай – 3,3%, Магілёўскай – 2,9%. Сярод мужчын узросту 40-49 гадоў халастых было менш. У Віцебскай губ. іх зафіксавана 4,6%, Гарадзенскай – 3,5%, Менскай – 3,1%, Магілёўскай – 2,2%. Выключэнне складала Віленская губ. – 6,2%. Фактарам росту тут была Вільня, дзе ва ўзроставай групе 40-49 гадоў знаходзілася 20,2% мужчын, што не мелі сям'і. Ступень канчатковай бясшлюбнасці сярод мужчын і жанчын у пяці заходніх губернях была прыкладна на ўзроўні сярэдніх паказчыкаў па Еўрапейскай частцы Рэспублікі.

У парыўнанні з іншымі рэгіёнамі Еўропы Беларусь, як і Еўропейская частка Рэспублікі ў цэлым, адносілася да тых, дзе ўзростальная вага асобаў, якія ніколі не былі ў шлюбе, была вельмі нізкай. Толькі Сербія, Балгарыя і Румынія мелі большы практыкант ахопу насельніцтва шлюбам. У той час, як, напрыклад, у Ірландыі ва ўзросце да 49 гадоў не былі замужкам 17% жанчын і 20% мужчын, у Швецыі – адпаведна 19% і 13%, Германіі – 10% і 9%, Францыі – 12% і 11%²⁰.

Табліца 4.
Удзельная вага асобаў узроставай групы 40-49 гадоў, якія ніколі не браўлі шлюбу.
1897 г. (у %).

Рэгіён	Чырвонае паселеніе:	У паветах					
		У гарадах		У сялох		У мястэчках	
		М	Ж	М	Ж	М	Ж
У 6 заходніх губернях	2,9	4,3	7,5	5,2	3,5	3,7	
У сірэдніх і ўсходніх губернях	4,2	4,1	10,4	11,7	2,9	4,1	

Крыніцы: Общий свод по империи результатов разработки первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 г. Т. I. Санкт-Петербург, 1905. С. 82-83;
Первая всеобщая перепись населения Российской империи. 1897 г. Вып. IV. Тетрадь 3. С. 12; Вып. V. Тетрадь 3. С. 14; Вып. XI. С. 32; Вып. XXII. С. 30; Вып. XXIII. С. 30.

Як у гарадах, так і ў паветах ва ўзросце да 30 гадоў удзельная вага жаночага полу ў шлюбе перавышала “мужчынскі” паказык, затым наступала раўнавага (30-39 гадоў), а пасля 40 гадоў доля жанатых мужчын ужо пераўзыходзіла долю замужніх жанчын. Да 59 гадоў удзельная вага апошніх зніжалася ў гарадах з 80-85% да 60-65%, у паветах – з 85-90% да 68-72%. У старасці (60 гадоў і болей) гэты паказык сярод гарадскага і сельскага жаночага насельніцтва знаходзіўся на ўзроўні 30-40%, у той час як сярод мужчынскага – 66-75%. Гэта розніца тлумачылася перш за ўсё рэзкім павелічэннем удзельнай вагі ўдоваў, аб чым ужо гаварылася вышэй.

Выклікае цікавасць шлюбная структура насельніцтва ў этнічным аспекте. З табліцы 5 відаць, што сярод асноўных этнічных групаў насельніцтва пяці заходніх губерняў значнай розніцы ва ўдзельнай ваге халастых і сямейных не было. Некалькі вылучаліся ўкраінцы, сярод якіх вага сямейнага насельніцтва перавышала сярэдні паказыкі на 5-6%. Можна меркаваць, што на Заходнім Палесці існавалі больш патрыярхальныя сямейна-шлюбныя адносіны.

Параўноўваючы дадзеныя табліцы 5 у дачыненні да гарадскага і сельскага насельніцтва, можна заўважыць, што сярод гарадской часткі ўсіх без выключэння народаў Беларусі доля сямейных значна саступала гэтаму паказыку сярод вясковага насельніцтва. Гэта няшчяжка растлумачыць. У гарады ехала ў асноўным моладзь і стварэнне сям’і па розных эканамічных прычынах адцягвалася на пэўны тэрмін. Менавіта насельніцтва, якое ў канцы 19 ст. перабіралася ў гарады, паўплывала на дадзеныя паказыкі. Што гэта сапраўды так, пацвярджаюць лічбы табліцы ў адносінах да жыдоў, дэмографічныя паводзіны якіх як у гарадах, так і ў мястэчках былі падобныя. Пррапорцыі халастых і сямейных амаль не адрозніваліся. Гэта сведчыць аб сталым пражыванні народа, унутраная міграцыя якога фактычна адсутнічала. Звяртае на сябе ўвагу павышаная доля ўдоваў сярод полек:

²⁰ Хаджнал Д. Еўропейскі тип брачности в ретроспектыве // Брачность, рождаемость, семья за три века. Москва, 1979. С. 16, 17

14% у гарадах і 8,9% у паветах. Гэта можа быць сведчаннем павышанай смяротнасці палякаў-мужчын, звязанай з прафесійнымі і іншымі асаблівасцямі.

Таблица 5.

*Сямейна-шлюбная структура насельніцтва пяці заходніх губерняў
на перапісу 1897 г. (у %)*

1. Усё насельніцтва

Членыў вар'іанце	жонкі		сем'і		членаў	
	м	ж	м	ж	м	ж
Беларусь	51,5	55,9	35,3	34,5	3,1	5,5
Рускія	52,4	58,0	30,0	22,9	3,0	8,3
Украінцы	51,5	58,0	34,3	34,1	3,1	8,6
Польшчы	53,9	54,7	30,5	34,8	3,1	10,5
Жыды	51,7	58,9	36,2	30,7	1,8	5,3
Літоўцы	52,1	58,0	34,0	34,1	2,9	7,4

У тым ліку:

2. У гарадах

Беларусы	64,2	55,6	22,0	32,1	2,5	10,2
Рускіе	63,7	60,0	24,3	39,2	1,8	9,6
Украінцы	54,9	53,1	28,8	36,0	2,1	11,0
Польшчы	54,4	51,6	20,5	34,1	2,5	14,0
Жыды	61,6	58,1	28,2	31,2	1,8	6,0
Літоўцы	75,5	58,5	22,5	32,6	1,9	7,7

3. У паветах

Беларусы	51,4	58,3	35,4	34,5	0,2	6,5
Рускіе	51,4	57,8	35,6	34,2	2,9	7,7
Украінцы	53,3	52,1	40,1	30,6	4,5	11,1
Польшчы	55,1	56,1	34,6	34,6	1,0	8,3
Жыды	51,8	58,7	38,2	36,7	1,9	7,3
Літоўцы	52,3	54,0	34,7	34,1	2,1	10,7

Крыніца: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Вып. IV. Тетрадь III. С. 92-93; Вып. V. Тетрадь III. С. 144-145; Вып. XI. С. 176-177; Вып. XXII. С. 136-137; Вып. XXIII. С. 156-157.

Згодна перапісу 1897 г. у пяці заходніх губернях сярод асноўных этнічных груп было зафіксавана 1 294 разведзеных мужчын і 3 243 разведзенныя жанчыны. Гэта складала каля 0,5% ад усяго насельніцтва, таму гэты паказчык з аналізу можа быць выключаны. У дарэвалюцыйнай Расеі разводы былі рэдкасцю. Афіцыйна існавала чатыры прычыны, па якіх царква давала згоду на развод. Гэта

доўгатэрміновая невядомая адсутнасць мужа або жонкі, пазбаўленне аднаго з іх правоў і маёмаў, няздольнасць да сямейнага жыцця і даказаная здрада. Паводле звестак па Літоўскай, Менскай і Магілёўскай епархіях за 1867 – 1886 г. па названых прычынах бытлі скасаваныя толькі 455 шлюбай²¹. На 10 тыс. шлюбай гэта складала па Літоўскай епархіі 4,7, Менскай – 7,1, Магілёўскай – 12,3 разводаў. Найменшая іх колькасць прыходзілася на Віленскую і Гарадзенскую губ. (каля 5), дзе праўжвала значная колькасць каталікоў, царкоўны ўстаў якіх найбольш варожа ставіцца да скасавання шлюбу. Як у Еўрапейскай частцы Рэспублікі, так і на Беларусі пераважалі разводы па прычыне адсутнасці аднаго з супругаў. На беларускіх землях у 1886 г. яны складалі 86-87% ад агульнай колькасці.

Заключэнне шлюбай мела яшчэ адзін важны дэмографічны аспект – іх перыядычнасць на працягу года. Яна была звязаная як з сезоннасцю працы земляроба, так і з царкоўнымі канонамі. Напрыклад, па хрысціянскому закону нельга было вянчанца ў дні пастоў. Існавалі таксама іншыя дні, калі вянчанне не праводзілася²². Гэта традыцыя захоўвалася ўвесь дакастрычніцкі час. Акрамя таго, сялянства, якое складала асноўную масу насельніцтва Беларусі, ладзіла вяселлі звычайна пасля завяршэння палявых работ. Метрычныя дадзеныя паказываюць, што ў праваслаўных ніводны шлюб на працягу разглядаемага перыяду не быў заключаны ў сакавіку і снежні. Вельмі мала шлюбай прыпадала на люты і жнівень (1-3%), на чэрвень і верасень (4-5%). Большасць маладых вянчалася ў студзені (22-25%), каstryчніку (18-20%) і лістападзе (10-14%). У каталікоў размеркаванне шлюбай на працягу года было больш роўным. Абсалют назіраўся ў лістападзе (15-17%). Кожны год сустракаліся шлюбы ў сакавіку і снежні, але іх было няшмат. Найбольш раўнамерна размяркоўваліся шлюбы ў іўдзяеў. Іўдаізм дазваляў вянчанца ва ўсе месяцы года. Па-вышаная шлюбная актыўнасць ў іўдзяеў назіралася ў студзені, лютым і сакавіку (10-11%). У верасні, лістападзе і снежні яна паніжалася (6-7%)²³.

Што нам дае гэта канстататацыя? Праваслаўныя з іх найбольшай месячнай палярызацыяй заключаных шлюбай, два максімумы якіх прыходзіліся на студзень і лістапад, даюць нам такія ж два “пікі” нараджальнасці, адзін з якіх прыпадаў на ліпень – час гарачай летніх страды. У выніку ў ліпені і жнівні ў вёсках назіралася катастрофічная смяротнасць дзяцей першага году жыцця. Тая ж тэнденцыя, але не так ярка выражаная, была характэрна і для каталікоў. У іўдзяеў падобнай сітуацыі не назіралася. Гэта было адной з прычын таго, што і агульная смяротнасць сярод жыдоў, нягледзячы на даволі неспрыяльныя жыллёвые ўмовы, была ніжэйшай, чым у беларусаў.

²¹ Временник центрального статистического комитета МВО. № 26. Санкт-Петербург. 1893. С. 5, 16, 17-21, 30, 31.

²² Могилевские епархиальные ведомости. 1884. № 5. 11 февраля.

²³ Статистический временник Российской империи. Серия II. Вып. 8. С. 376, 377, 386, 387, 394, 395; Вып. 21. С. 88, 89, 94, 95; Статистика Российской империи. Т. 93. С. 107, 108, 112, 113; РДГА. Ф. 1290, воп. 4, ад.з. 657, арк. 22-41, ад.з.. 676, арк. 138-153.

Дынаміка шлюбнасці ў колькасным вымярэнні на працягу ўсяго перыяду мела пэўныя ваганні. У першыя два гады пасля адмены прыгону бачны значны рост колькасці заключаных шлюбаў: у 1861 г. на 20%, у 1862 г. – на 25,5%. З 1864 г. становішча стабілізавалася на ўзроўні 1860 г.²⁴ Зніжэнне колькасці шлюбаў было звязанае з голадам і неўраджаямі 1867, 1872, 1891-1893 г., а таксама расейскатэрэцкай (1877-1878) і расейска-японскай (1904-1905) войнам²⁵.

Выніковым паказчыкам дынамікі шлюбнасці з'яўляецца агульны каэфіцыент, які вылічваецца на тысячу жыхароў і паказвае ўзровень ахопу насельніцтва шлюбам, выяўляе існуючыя тэндэнцыі. На працягу другой паловы 19 ст. і да 1914 г. дадзены каэфіцыент у пяці заходніх губернях павольна, але няухільна зніжаўся. Па стану на канец 60-х г. 19 ст. ён знаходзіўся на ўзроўні 9-9,5% (праміліяў) у той час, як у сярэднім па Еўрапейскай частцы Ресей – 10-11%. На початак першай святавой вайны ўзровень шлюбнасці на Беларусі панізіўся да 7,5-8,4%, у Еўрапейскай частцы Ресей да 9-9,5%. Павышаўся шлюбны ўзрост усіх слоёў насельніцтва, але перш за ёсё гараджанаў, дзякуючы зменам у дэмографічных паводзінах жыдоў-мяшчан. Калі параўнаць беларусаў-праваслаўных і каталікоў, то больш панізіўся каэфіцыент у апошніх – да 7,5% (у праваслаўных да 8,4%). У параўнанні з Цэнтральнай Расеяй на Беларусі напярэдадні першай сусветнай вайны адзначана большая колькасць жанчын, якія знаходзіліся па-за шлюбам ва ўзросце 30-40 гадоў²⁶.

Такім чынам, парушыўся традыцыйны тып дэмографічных паводзін насельніцтва, для якога быў хараکтэрны амаль поўны ахоп шлюбам усіх паўнадціх жанчын, значная доля паўторных шлюбаў, а таксама ранні ўзрост пры стварэнні сям'і. Эканамічныя ўмовы для шлюбу перасталі быць вызначальнымі, бачылася альтэрнатыва. Павысіўся сярэдні ўзрост першага шлюбу, а таксама доля ніколі не зведаўшых путаў Гіменея. Гэта быў початак фармавання таго тыпу дэмографічных паводзін, які ўжо даўно існаваў у Заходній Еўропе.

НАСЫТКА ЯЎГЕН

Нарадзіўся ў 1953 г. у Пружанскім раёне.

Навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Даследуе дэмографічную гісторыю Беларусі канца 18 – початку 20 ст.

Адрес: 220072 г. Менск, вул. Акадэмічная, 1. Інстытут гісторыі НАН Беларусі.

²⁴ РДГА. Ф. 1290, вол. 4, ад.з.. 566, арк. 9-10, 11-12, 29-30, 36-37, ад.з.. 567, арк. 37-39, 57-59.

²⁵ Влияние колебаний урожая и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства. Т. 2. Санкт-Петербург, 1807. С. 346-355; Уипль Дж., Новосельский С.А. Основы демографической и санитарной статистики. Москва, 1929 (перевод с английского языка). С. 137.

²⁶ Статистический вестник Российской империи. Серия II, Вып. 22. С. 73, 75, 77; вып. 25. С. 43, 45, 49; Серия III, вып.7. С. 77, 79-81; вып. 24. С. 45, 47, 49-51; Статистика Российской империи. Т. 48. С. 42-44, 47, 53-55; Т. 62. С. 42-44, 53, 55; Т. 93. С. 21-23, 41-45.